

Л 596.22.1


Бутрым Каляда.

**СТРАШНЫ ВОРАГ.
КНІЖКА ПРА ГАРЭЛКУ.**



(Выданье аўтографа).

1924 г.
Вільня.



БУТРЫМ НАЯДА.



СТРАШНЫ ВОРАГ. КНІЖКА ПРА ГАРЭЛКУ.

1. Як людзі навучыліся рабіць гарэлку.

Ня шмат ёсьць у нас такіх людзей, што не каштавалі гарэлкі, або хоць віна ці піва. Бо ўжо так яно вядзеца, што дзе толькі людзі зъяруцца, там і гарэлка ёсьць. У гасьцёх, на хрысьцінах, на вясельлі, на пахаронах, — скроль п'юць гарэлку. Перад Вялікаднем кожны гаспадар дбаіць аб tym, каб было чым гасьцей пачаставаць і каб самому было чым съвята адбыць, і купляе гарэлку. І адбываюць съвята гарэлкай, і п'юць яе ня толькі сталыя людзі, але даюць і дзесям. Кажуць, што без гарэлкі ніяк ня можна быць, што ўжо так здаўна заведзена, і што як паклічыш людзей, ды не паставіш гарэлкі, дык людзі не захочуць і сядзець, а разыйдуцца і абгавораць скупога гаспадара. Пто-ж гэта такое гарэлка? Адкуль яна бралася, за што яе людзі так любяць, і якая з яе карысьць дзеля душы і цела тых людзей, што яе п'юць?

1.506.221

Ужо з даўняга часу людзі навучыліся рабіць з вінаграду віно. З вінаграду выщікалі сок і давалі яму падкіснуць. У вінаградным соку ёсьць цукар, і як толькі сок трохі падквасънне, дык з таго цукру вытвараецца так званы алкаголь; у нас яго завуць сыпіртам. Вось гэты алкаголь у віне і гарэлцы і сп'яніе чалавека. Віно можна зрабіць ня толькі з вінаграднага соку, але і з усякіх ягад і з ягадачнага і грушовага квасу. Толькі ў такі, не вінаградны, сок падсыпаюць цукру; сок квасънне, з цукру вырабляеца алкаголь, і тады з гэнага соку ўтвараецца віно.

Алкаголю ў віне нямнога, і ён перамешаны там з вінаградным, ці з якім іншым сокам; дзеля таго віно ня так сп'яніе, як гарэлка, і яго магчыма болей выпіць, чым гарэлкі. Перш людзі ня ўмелі дабываць з віна алкаголь, а пасъля, гадоў за тысячу да нашага часу, у канцы дзясятага веку ад нараджэння Хрыста, арабы^{*)} неяк дабылі з віна алкаголь ці сыпірт. Праўда, ён тады ня быў такі моцны, як той, што цяпер выганяюць, бо тады ня ўмелі яшчэ добра пераганяць, і ў ім заставалася трохі вады; але ўсё-ж ён быў надта пякучы, і людзі зразу прыкмецілі, што ён моцна шкодзіць здароўю, таму яго і ня пілі. З часам лекары началі браць алкаголь на лекі і яго правдавалі ў аптэках. І ад яго была людзям карысьць.

Гадоў праз пяцьсот надумаліся людзі зьмешаваць алкаголь з вадой, іначай—навучыліся рабіць гарэлку. Гарэлка ня так пякуча, як неразведзены алкаголь ці сыпірт, і яе ўжо магчыма

^{*)} Такі народ; цяпер жывуць яны у Арабії, што за Турэччынай.

было піць. Але съпярша ўсё-ж прадавалі гарэлку толькі па аптэках, на лекі, а далей гадоў праз то, началі яе прадаваць усюды, началі яе людзі ўжываць не з наказу лекара, а пілі так, як і цяпер п'юць. І як началі яе піць, дык здароўе людзей стала больш псувацца, народу стала больш уміраць з хваробаў, а то і наглай съмерцьцю мно-га ўмірала, напіўшыся гарэлкі. І вось сталі людзі нішчэць, бо п'яны чалавек ня можа аб гаспадарцы добра дбаць, і багатыя гаспадары праз гарэлку рабіліся ўбогімі. Тады налажылі на гарэлку акцыз, каб яна падаражэла і каб яе меней пілі; але тое не памагло. Людзі ўжо пакаштавалі гарэлкі і плацілі за яе дорага, абы толькі піць, а якая з яе шкода здароўю, то ня надта ведалі. І пашла гарэлка гуляць па съвеце, так што — кажу-ж — цяпер мала ёсьць такіх людзей, што ня ведаюць, які ў ёй смак.

II. Дзеля чаго людзі п'юць гарэлку і ці праўду яны пра яе кажуць.

Дзеля чаго людзі п'юць гарэлку? А кажуць, дзеля того, што ад гарэлкі чалавек бывае весялей, забывае гора, робіцца гутарлівым і дзеля таго, каб съмялей і скарэй што-небудзь зрабіць. Паглядзім, ці праўда, што гэта ўсё бывае ад гарюлкі, і калі бывае, дык ад чаго.

У чалавека ў галаве і ў съпіне ёсьць мазгі. Ад мазгоў ідуць па ўсяму целу тоненъкія мазгавыя нітачки; яны завуцца нэрвы. Нэрвамі парад-каваюць мазгі. Ня ўсе нэрвы аднастайную працу вядуць у людзкім целе: аднымі нэрвамі чалавек

чуець боль, а другія нэрвы прымушаюць яго рабіць усякія рухі, варушицы. Ёсьць хвароба, што завеца паравлюш. Яна бывае ад того, што нэрвы з хваробы спарыжуюцца, зъмярцьвеюць, нічога ня чуюць. Калі спарыжаваны тыя нэрвы, што чуюць боль, дык чалавек у тэй часьці цела, дзе нэрвы спарыжаваны, ня чуе болю; а як яшчэ спарыжаваны і тыя нэрвы, што прымушаюць рабіць рухі, дык чалавек ня можа і варушицы спарыжаванай часьцінай цела. І тады кажуць, што чалавеку адабрала рукі, ці ногі, ці язык. А ёсьць такія лякарсты, што як іх выпіць, а іншых толькі панюхаць, дык мазгі, а за імі і нэрвы на нейкі час спарыжуюцца, іначай—заснуць, і чалавек тады ня так чуець боль, а ад іншых і саўсім не пачуе. І вось, як трэба зрабіць хвораму апарацыю, рэзаць жывое цела, дык даюць яму нюхаць такое лекарства—хлёраформай завеца. Хлёраформа прысыпляе мазгі і нэрвы, і хвораму не баліць як адразу даюць яму руку ці нагу. Такія лякарсты, што парыжуюць мазгі і нэрвы завуцца наркотычнымі. Усе яны надта атрутны, і лекары даюць іх ужываць толькі ў вялікай патрэбе, бо яны шкодзяць целу.

Алкаголь таксама прысыпляе мазгі і нэрвы, толькі ня так моцна, як, прыкладам, хлёраформа. Але і наркотычныя лякарсты і алкаголь ні адразу парыжуюць нэрвы. Сыпярша ад іх сэрца пачынае хутчэй біцца, і хутчэй разганяе кроў па целе, і яе болей прылівае да мазгоў. Чалавек ад гэтага робіцца жвавейшы, весялейшы; але гэта бывае нядоўга, і пасля нэрвы пачынаюць парыжавацца. Вось жа як вып'е чалавек гарэлкі, ці

разьведзенага съпірту, то ён сапраўды спачатку весялейшы стане, бо алкаголь узбурыць кроў; але хутка нэрвы пачынаюць парыжавацца, прысыпляюцца мазгі і розум, і ўжо тады чалавек не разьбірае, што казаць, а з чым і прымаўчаць трэба, і стане надта гутарлівы і вясёлы; вып'е яшчэ трохі і пачынае плясьці чаго і саўсім ня трэ' было-б гаварыць і чаго ніколі не сказаў-бы цъярозы, пасароміўся-б, стрымаўся-б.

Вось якая гарэлачная вясёласць; а бывае яна ад того, што гарэлка трохі парыжуе мазгі, прысыпляе розум, і чалавек ўжо не разьбірае — ці добра, ці дранна ён робіць.

Як гарэлка прыступіць мазгі, то п'янама забываюць у той час і пра гора сваё і пра нуду. Ці-ж гэта добра? Ляпей-жа цъярозаму абмысьліць, як ліха абмінуць, як яго пазбавіцца, а ад гарэлкі яно толькі на які час засыне, пакуль чалавек п'яны, а там узноў вернецца. Ніколі яшчэ і ніхто не забываўся бяды гарэлкай, а толькі здабываў яшчэ горшую.

Вось-жа, як выпье чалавек чарку гарэлкі ці другую, дык зразу стане весялейшы на язык; выпье яшчэ, так і дужа яго разьбірае; ужо ён і сорам усякі пакінець, а там дойдзе і да сваркі і да біцьця. Праўда, ёсьць і такія, што, упіўшыся ня б'юцца, а лезуць цалавацца, а то яшчэ плачуть, самі ня ведаюць чаго, альбо съмяюцца. А гарэлка свае робіць: съвет п'яному навыварат пойдзе; дзе адно — там яму двое здаюцца; язык, руки, ногі як ні свае. Здалёку можна пазнаць п'янога, як ён, ідучы вуліцай, спатыкаецца і хіляецца на ўсе бакі. Ці-ж добра, як даплёўшыся да хаты,

зваліца дзе-небудзь і засьне; а як не засьне, дык зачне біцца, сям'ю паразганяе, бо ён тады ня ведае, што робіць: гарэлка розум адабрала. А то бывае, што да дому ня дойдзе, а дзе-небудзь на вуліцы зваліца і засьне, часам так, што і на век. Падлічана, што пятая часьціна з тых людзей, што так дужа напіваюцца, уміраюць п'яныя наглай съмерцьцю.

Як п'яны прасьпіца ды ўстане, дык ён надта дрэнна чуецца і вось, каб паправіца, палячыца, дык часта ўзноў бярэцца за чарку. Але як само пахмельле ёсьць хвароба ад алкаголю, дык чарка нічога й не паправіць, а толькі ўзноў спарыжуе трохі цела, і ён ня так чуе тую хваробу. Вось-жа цяпер бачыце, што шукаючы ў гарэлцы вясёласці, чалавек здабывае сабе хваробу—пахмельле.

Ці дадае гарэлка сілы?

Праўда, што чалавек, замарыўшыся, жвавей бярэцца за працу калі вып'е гарэлкі; толькі не зтасе прычыны, што гарэлка дадае сілы, але дзеля того, што яна застаўляе сэрца хутчэй біцца, ўзбуравае кроў і—чалавек як быццам і запраўды падужзець. Пасля алкаголь трохі спарыжуе нэрвы і чалавек на той час ня так чуе, што замарыўся. А гэта ня добра,—бо хто чуе, што замарыўся, таму адыхнуць трэба, а як чалавек прыглушыць сваю млявасць гарэлкай, то ён працуе над сілу і траціць здароўе. Тыя грошы, што касцы, малашцільшчыкі ці іншыя рабочыя людзі, працуючы, трацяць на гарэлку, каб выпіць перац ядой, лепі траціць на лепшую яду. Ад лепшай яды сіла прыбывае, і чалавек працуючы, ня так заморыцца.

Цяпер людзі даведаліся, што гарэлка ня толькі ні дадае сілы, але яшчэ адбірае. Калісь-ці ангельцы ваявалі ў Азіі з індусамі. Там надта горача, так горача, што нашаму чалавеку і ня ўжыць-бы там. Ангельскія салдаты ня прызываены да такой пякоты і ім дужа цяжка было ў паходзе; ім давалі перад ядой па чарцы гарэлкі, але ня ўсім, бо шмат было й такіх, што саўсім ня пілі ні гарэлкі, ні віна, ні піва. І вось запрык-меці, што тыя салдаты, няп'ючыя, ідуучы паходам нароўне з п'ючымі і ў пякоту і ў дождж, меней заморваліся і хварэлі, чым п'ючыя. А і тыя п'ючыя пілі толькі па чарцы, што ім давалі, і больш ім недзе было дастаць гарэлкі. Вось-жа і чарка перад ядой адбірала ў людзей здароўе й сілу.

Таксама было з ангельцамі, як яны ваявалі ў Канадзе, у Паўночнай Амэрыцы. Там ужо ня горача, а было куды халадней ангельцам, як дома; і ўсё-ж тыя салдаты, што ня пілі саўсім гарэлкі, ня грэліся ёй, здаравей і мацней былі за тых, што пілі. Тады наўмысьля сталі рабіць спробу ў амэрыканскім войску. Так адзін час салдатам давалі перад ядой гарэлку, потым не давалі, а пазней узноў давалі. І заўсёды салдаты былі крапчэй тады, як ня пілі гарэлкі. Такія спробы рабіліся ў цёплых краёх, у гарачых і ў халодных, і заўсёды выходзіла, што без гарэлкі людзі лепі цярпелі і працу і пякоту і холад, і былі здара-вейшыя і жвавейшыя.

Вось цяпер мы й бачым, што дужа абмыля-юца тыя, што п'юць гарэлку, каб лепі ішла пра-ца, бо гарэлка сілы не дадае, а толькі, выпіўши,

чалавек ня чуе млявасьці; але за тое пасъля заморваецца яшчэ горш.

Яшчэ п'юць зімой у дарозе, каб пагрэцца, бо кажуць, што гарэлка грэіць, што, ня выпіўши на дарогу, можна ў вялікі холад і замерзнуць. Паглядзім, якая гэта праўда.

У 1894 годзе адзін вучоны чалавек з Нарвежскай зямлі, па прозвішчу Нансен, з дванаццацьма таварыщамі паплыў на караблі ў Ледавітае мора. Трэ‘ было яму рабіць там дазнаньні дзеля навукі. А на tym моры так холадна, што і ўлетку крыгі плаваюць, а далей на поўнач дык лёд і саўсім ні растае. У нас ніколі не бывае таго холаду як там. Нарвежаны прабылі ў tym kraju трох гады на караблі, які ўмерз у крыгу. З тых трох гадоў сам Нансен з адным таварышом прабылі паўтара гады не на караблі, а ішлі пешатой па крыгах і начавалі на двары, напінаючы будку і ўлязячы наnoch у цёплы футраваны мяшок. За ўсе трох гады ніхто з тых трынаццацёх людзей ня выпіў ні каплі гарэлкі, каб пагрэцца, бо яны яе і ня бралі з сабой. І аднак-жа ніхто ні замерз і ні захварэў з холаду, і ўсе вярнуліся дамоў жывыя і здаровыя.

Яшчэ людзі езьдяць на некалькі месяцаў у Ледавітае мора біць кітоў, і сярод тых людзей шмат ёсьць такіх, што не бяруць з сабой гарэлкі, хоць даводзіцца ім працаваць цяжка і ў холадзе. Яны знаюць, што сілы і здароўя дасьць ім не гарэлка, а добрая ежа, і дзеля гэтага набіраюць з сабой шмат яды, а гарэлкі не бяруць, бо ведаюць, што добра ад яе ня будзе, а здароўю яна пашкодзіць.

Чаму-ж у нас іншыя людзі мысьляць, што гарэлка грэе? А вось чаму. Як вып'е чалавек гарэлкі, дык пачне ў яго твар гарэць, і па ўсім целе скура цяплейшай станецца. Вось і думае чалавек, што гарэлка яго нагрэла. Аж яно саўсім ня так. Гарэлка толькі прымусіла сэрца хутчэй біцца і ўзбурыла кроў. Дзеля гэтага аблічча і уся скура й гарыць. А з прычыны таго, што блізка пад скурай працякае цяпер больш крыві, дык ад гэтага выходзіць з цела вон больш цяпла, і цела праз тое не награваеца дужэй, а ахаладае. А ня помніць яшчэ чалавек таго, што гарэлка парыжуе мазгі і нэрвы і праз гэта ня так чутны холад. Вось жа і бачым, што гарэлка ані крыху ня грэіць, а што цела праз яе хутчэй халадае, і выпіўшы гарэлкі хутчэй замерзньеш, або адмарозіш руку ці нагу, як ня піўшы. І шмат каму давялося замерзнуць праз тое, што яны хоць і ня былі п'яні, але грэліся гарэлкай. А ў моцна п'янога нэрвы так парыжуюцца, што ён саўсім ня чуець ні холаду, ні болю.

Вось і бачым цяпер, што ні весялей, ні здавей, ні цяплей ад гарэлкі ні стане.

III. Якую шкоду робіць гарэлка нашаму целу?

Як чалавек вып'е гарэлкі, ці віна, ці піва, дык ён стане п'яным; ён ужо тады не гаспадар ні над сваім разумам, ні над целам. Ад чаго-ж ён робіцца такім? А ад таго, што ён тады атручаны, бо ў гарэлцы, у віне, у піве ёсьць алкаголь, а алкаголь—атрута.

Каб жыць на съвце, чалавек мусіць гадаваць

сваё цела; ён мусіць есьці і піць. Яда і шіцьцё ідзець у жалудак; жалудак выпускае з сябе на яду сок (ён так і завецца жалудны сок), а з печаняў ідзець жоўць. Жалудны сок і жоўць перамешваюцца з ядой, і яна робіцца такая, што цела тады можа забіраць сабе з яе што яму трэба, і тады яда ідзець з жалудка ў кішкі. Скрозь съценкі ў кішкох праходзіць з яды ў кроў, тое, што патрэбна целу, і кроў, бягучы па жылах у целе, гадуець яго, аддаючы гэны пажыў целу.

Гэта так бывае, калі чалавек зъесьць, ці вып'е што для цела годна. Але ёсьць такія рэчы, што цела з іх ня толькі пажыву жаднага ня мае, але наадварот, папаўши ў цела, яны яго робяць хвorum і даводзяць да съмерці. Такія рэчы завуцца атрутай. Адны атруты, як мыш'як, сулема, сіні камень, шалянец, чамярыца, і шмат іншых атручваюць цела адразу, а другія паволі. І алкаголь ці сьпірт гарэлачны, не разьведзяны, — вялікая атрута; ён забіваець цела надта хутка. Бывалі, прыкладам, такія выпадкі, што як вязьлі бочкі з сьпіртам, дык людзі, ахвочыя да гарэлкі, рабілі так: зьбівалі трохі на бок абруч на бочцы, пад абручом праколвалі шылам ці швайкай дзірачку, і праз ту ю дзірачку цягнулі саламінкой з бочкі сьпірт. Некаторыя тут-жа падалі і ўміралі, а другія занядужвалі. Таксама бывае і ад разьведзянага алкаголю—ад гарэлкі. Толькі яе ўжо далёка больш чымся сьпірту трэба выпіць, каб адразу памерці. І людзі ня часта атручваюцца гарэлкай адразу на съмерць, а найбольш—нап'еца і выцьвяразіцца, тады ізноў нап'еца, і так не адразу на съмерць, а патроху сябе атручвае.

Алкаголь атручвае і цела, і мазгі, і нэрвы; п'яны, прытручаны алкаголем, ня ведае, што рабіць, і рукі і ногі дрэнна яго слухаюца і робяцца як не свае. Сьпярша так бывае толькі тады, як чалавек п'яны, але ў тых, што доўга п'юць, ужо і ў цвярозых галава заўсёды замарочана і рукі і ногі трасуцца.

Іншыя людзі мысьляць, што як піць гарэлку патрохі ды яшче перад ядой, дык гэта ня толькі не шкадліва, а нават надта добра для здароўя. У каго жывот баліць, так наумысьля п'юць настойку гарэлкі на розных зёлках. Але ў хваробе гэта памагае ўсё роўна, як кашаль. Гарэлка ані не паможа, а толькі нашкодзіць. Абмыляюца і тыя, якія думаюць, што ня толькі не шкадліва, а нават карыстна піць гарэлку патроху. І я зараз вам скажу праз што гэта.

Усё, што мы ядзім і п'ём, робіць у нашым целе ці добра ці дрэнна. Вось скажам, добрая сьвежая яда перарабляецца на кроў і гадуе цела, а нясьвежая яда ды нячыстая вада шкодзіць целу, бо ад яе захварэш. Паглядзім, што робіць у целе алкаголь і якая з яго карысьць целу.

Вучоныя людзі, робячы усякія спробы, даведаліся, што пажыву для цела з алкаголю няма аніякай, бо ён не перарабляецца на кроў. Ен толькі ходзіць з кроўю па жылах, і як яго шмат выпіць, дык ён атручвае цела хутка, а як мала, дык атручвае патроху.

Як наліць дужа моцнага сьпірту на руку, дык перш-наперш на тым мейсцы станеца надта холадна; гэта ад того, што сьпірт надта хутка высыхае; потым рука стане чырвоная і як-бы гарыць.

Гэта так бывае, як наліць сыпірту на здаровую скуру; а як нальеш на рану, дык усё адно як прыску гарачага прыложыш—так пячэць і баліць. Калі памазаць сыпіртам у роце ці ў носе, дык надта пячэцца, бо там скурачка цянюсенькая. Так сама тоненъкая, або можа і таньчэй скурачка ў страваходзе (ў ечы), ў жалудку і ў кішкох. Вось-жа як выпіць моцнага сыпірту, дык ён тую скурачку папячэць і яна, зрабіўшыся апечанай, будзе балець. Разведзяны алкаголь, гарэлка, моцна апячы скуркі ня можа, але-ж яна ўсё роўна робіць шкоду нашаму целу хоць патроху. Як у страваходзе і ў жалудку гарэлка трохі папячэць тую тоненъкую скурачку, дык яна пачырванее і набракне. Праўда, калі болей ня піць, дык праз колькі гадзін скурачка ўзноў стане такая, якая й была, але як яшчэ піць і далей, дык скурачка ўсё мацней прыпякаецца і, ўрэшті, станеца саўсім чырвоная і набракшая. Тады ўжо сок жалудны, што выходзіць з жалудка ў яду, стане не та-кі, як трэба, яда ня можа так хутка, як трэба перарабляцца і доўга застаецца ў жалудку. Праз гэта бярэць чалавека на ваніты, баліць у яго жывот, а цела, ня маючи сабе заўчастнага пожыву, робіцца млявым і слабым. Нават і тая яда, што ўрэшті пойдзе з трывуха ў кішкі, ужо ня будзе для цела так карысна, бо, праўшы доўга ў трывуху, яна стане нясьвежая, перакісънець, а ўсё нясьвежае моцна шкодзіць целу.

Чым даўжэй чалавек п'е гарэлку, tym больш псуеца ў яго жалудак. Таксама псуеца гарэлка і кішкі: яны хварэюць і ня могуць так, як належыць, выпускаць у кроў пажыўны сок з

яды. А як жалудак і кішкі папсуюцца і яда ня можа як трэба перарабляцца і дрэнна гадуе цела, дык яно зьнядужэе, сілы ў ім зъменышае і чалавек робіцца хваравітym: галава, жывот, съпіна баліць, нуда нападае і, ўрэшці, да кволага цела чапляюцца хваробы, часам дужа цяжкія.


У п'ючых людзей часта баліць з правага боку, пад скабамі. Гэта баляць печані, бо ім гарэлка моцна шкодзіць. Печані ад гарэлкі павялічваюцца, аблягаюцца тлустым здорам і дрэнна выпускаюць з сябе жоўць у кішкі. А яда бяз жоўці, так як і без жалуднага соку, ня можа як трэба перарабляцца. Часам ад таго, што кішкам не хапае жоўці, можна памерці.

Сэрца ад гарэлкі пакрываецца здорам і ня можа як трэба разганяць па жылах кроў. Ад гэтага зъяўляюцца ў цэле розныя хваробы. Урэшці сэрца робіцца саўсім нікчэмнае, працы сваёй ня здугае і стане. А як стала сэрца, дык жыцьцю канец.

Калі печані ці сэрца ў чалавека хворыя, дык ад гэтага бываюць усякія стратныя хваробы, прыкладам, вадзянай альбо паралюш. У п'яніцу часта бывае задышка й кашаль. Ды і усякія хваробы лягчэй чапляюцца да п'яніцы, бо цела ў яго кволае і ён ня надта стараецца, каб пабярагчыся прастуды.

Голос у п'ючых людзей робіцца хрыплы, бо гарэлка псуе галасьнікі. Пэўне ніхто ня чуў, каб у п'ючага чалавека быў добры, чисты голос.

Нават жылам ад гарэлкі нешта такое робіцца, што кроў ня можа па іх, як трэба бегчы, а застаіцца, і праз тое ў п'яніц нос . бывае чырво-



на-сізы, твар абыснаеца прышчамі, выступаюць чырвоныя плямы.

Можа хто скажа, што некоторыя людзі і гарэлкі ня п'юць, а хварэюць цяжка і на сэрца, і на жывот, і на лёгкія. Гэта праўда. Але-ж па бальніцах, дзе ляжаць хворыя, іх распытвалі і тады запісавалі, які хворы піў гарэлку, а які не, і выходзіць, што значна большая частка тых людзей, што цяжка хварэюць, або самі пілі гарэлку, або іх бацькі пілі і, быўшы самі хвормі ад гарэлкі, парадзілі кволых дзяцей. Кожны можа застудзіцца і цяжка захварэць; але-ж не застудзіўшыся альбо не падарваўшыся на цяжкай работе, ці цяжка падняўшы, чалавек жыве сабе здаровы, абы добрую ежу меў ды жыў у сухой, прасторнай хаце. А ў п'ючага заўсёды патроху штось баліць, пакуль не зваліцца з ног, альбо калі раней не памрэць ён наглай съмерцю.

А ёсьць і такія хваробы, што нападаюць толькі на тых, хто гарэлку п'е. Вось, скажам, косьці ў п'яніц робяцца трухлявыя і лягчэй ламаюцца, чымся ў няп'ючых. Гарэлка не дае спаць спакойна; п'ючаму часта съніцца што-небудзь страшнае, ён крычыць, праз сон жжахаецца, усхопліваецца; п'яніцы здаецца, што нешта яго давіць, нават кажуць, што гэта „дамавік давіць“, хаця ніякага дамавіка на съвеце няма, а за яго спраўляецца гарэлка.

Я ўжо казаў, што гарэлка атручвае мазгі. Ад гэтага ў п'яніц бывае асобная хвароба — яна завецца „белая гарачка“. Хворому вярзіцца ўсялякая погань: яму здаецца, што павукі, жабы, яшчаркі і ўсякі гад лезе на яго. Хворы крычыць,

адбіаецца, хаваецца ад іх, зрывае з сябе вopратку, бо яму здаецца. што ўжо і на яго паналазіла ўсялякай брыды. Яму здаюцца чэрці, што перад ім крыўляюцца. высалупліваюць языкі, дражняць яго. Небарака ня ведае, дзе ад усяго гэтага падзеца, бяжыць далёка. ня гледзючы, і бывае так, што апынецца дзе ў яме, альбо ў рацэ, а той зарэжыцца. Такая хвароба толькі ў п'яніц і бывае, бо здараецца ад таго, што алкаголь атручвае мазгі.

„Белая гарачка“ мучыць хворага колькі дзён, а то і тыдняў. З яе ня ўсе паміраюць—некаторыя ачуняваюць. Але такога хворага ня можна трymаць дома, трэба адvezьці ў шпіталь. Бо дома хворы можа вялікай бяды нарабіць і сабе і людзям. А ў шпіталю яго добра даглядаць будуць, і там ён скарэй ачуняе.

А колькі людзей чорт альбо ведзьма вадзілі. І ня з кім цьвярозым гэтага ні было, а ўсё, як ішоў з шынку, або з хрысьцінаў, ці з балю. Я ведаю добра, што вясковыя людзі страх як вераць у тое, што ёсьць ведзьмы, што чорт водзіць, і съмлююща з таго, хто кажа, што нічога гэтага няма. А я вам, людзі добрыя, скажу так: не давайце нікому веры, калі чуеце часамі гутарку пра ведзьмаў ды пра чарцей: нічога гэтага няма. Гэта хворым, атрученым мазгом здаецца ўсякая нечысьць. Кіньце піць гарэлку, чытайце разумныя knіжкі, вучытесь, працірайце сабе вочы, і вы тады самі пабачыце, што я кажу праўду. А калі яшчэ цяпер ня верыце тэй праудзе, што я кажу вам пра ведзьмаў, пра чарцей і пра дамавікоў, дык толькі праз тое, што вам ня ведама навука,

даіцё веры таму, што вам дзяды і прадзеды, та-
кія-ж цемныя як і вы, казалі, а вы, ня ведаючы
праўды, таму паверылі. А як даведаецца тэй
праўды, што навука кажа, зробіцеся асьвечанымі
людзьмі, тады пабачыце, што я да рэчы кажу.

Я расказаў тут пра многа хваробаў, што бы-
ваюць ад гарэлкі. Скажу яшчэ пра адну надта
страшную і цяжкую—пра вар'яцтва. Алкаголь па-
трохі псуець мазгі і, урэшті, яны саўсім робяцца
хворымі, і тады чалавек вар'яцее. А вар'яцтва —
гэта вялікае няшчасцце і самому хвораму і яго
сям'і. Яму мука, а на яго глядзець яшчэ горшая
мука. Кожны мусіць скажа, што лепі ўжо съмерць.
чымся вар'яцтва. Праўда, вар'яцеюць людзі ня
толькі ад алкаголю; ёсьць і такія, што на іх ня-
шчасцце напала і не праз п'янства; але-ж шмат,
надта шмат такіх, што захварэлі толькі праз аль-
кагольную атруту. Доўгі час запісалі, колькі ў
якім краі ўжываюць людзі алкаголю і колькі там
вар'ятаў. І давялі, што дзе ўжываюць болей алка-
голю, там і вар'ятаў болей. Вось, скажам, у Шат-
ляндыі п'юць шмат, і там на 563 чалавекі здаро-
вых прыходзіцца адзін вар'ят, а ў Гішпаніі п'юць
мала, і там адзін вар'ят прыходзіцца на 7185 зда-
ровых людзей. Ужо гэта адно паказвае, што лю-
дзі вар'яцеюць праз алкаголь.

З того, што тут было гаворана, выходзіць,
што няма ў чалавечым целе нічога такога, чаго-б
ня здужала алкагольная атрута. Яна забівае,
псуець усё, пачынаючы з мазгоў і канчаючы ску-
рай на целе. І гэта бывае ня толькі з самымі гор-
кімі п'яніцамі. Не, алкаголь нікога ня мілуе. Ні
адна чарка гарэлкі целу ня мінецца: яна зробіць

сваё дзела. Толькі вялікаму п'яніцы алкаголь псуе здароўе хутка, адбірае і разум, і сумлењне, і сорам, а хто п'еца патрохі, ён і здароўе псуець патрохі. І хоць патрохі, але пэўнай съцежкай вядзе да труны.

Ня толькі ў п'яніцы, але і ў таго, хто патрохі п'еца, жалудак, і сэрца, і печані, і кішкі, і мазгі ня бываюць такія, як сълед ім быць: алкаголь іх пераменіць і яны становяцца хворымі. І дохтар, абгледзіўшы хворага, зразу можа ўгадаць, што той чалавек ужывае алкаголь, хоць бы ніколі перад гэтym яго ня бачыў і нічога пра яго ня чуў.

Урэшці ня трэба пачынаць нават патрохі піць гарэлку, віно ці піва хоць бы і праз тое, што ніхто-ж ня стане п'яніцай адразу, а кожны пачынае піць патрохі, і кожны, хто п'е патрохі, можа няпрыкметна для сябе стаць п'яніцам. Асабліва дзесям шкодна даваць гарэлку. Я ведаю, што на вясельлях, на хрысьцінах, альбо на Вялікдзень дзесям даюць піць гарэлку. Гэта — страшэнны грэх, бо тая атрута дзесям яшчэ дужэй шкодзіць, чымся сталым.

Можа хто п'ючы так скажа:

„— Ну, добра, я веру, што алкагольная атрута псуе мне здароўе, што я памру праз яе. Але каму да таго дзела? Мне падабаецца піць, дык і п'ю, і ніхто за мяне не адпаведае, а адкажу я сам сваім здароўем“.

А я скажу на тое, што так думаць ня можна, бо дужа абмыляецца той, хто мысліць, што шкода ад алькагольнай атруты толькі адзавецца на ім самym. Тым то і страшна гэтая атрута, што

яе выдыхаюць ня толькі самі тыя, што ёй атручваюцца.

Людзі кажуць: „Якія карэньня, такое і насе́ньне“, і гэта давяроная праўда. Дзеці часта бываюць падобныя да сваіх бацькоў і матак ня толькі аблічам, але і ўдачай. Не дарма ж пяюць: „Які бацька, такі й сын“. Сваручыся на каго, альбо хвальячы, людзі кажуць: „у яго і бацька быў такі“, або: „у іх ўвесь род такі“. Жэнючы сына, ці аддаючы дачку добрыя бацькі дбаюць аб тым, каб парадніцца з добрым родам, а не з якім там зладзейскім ці п'яніцкім, ці з хворым, бо ня хочуць, каб іх унуکі ўдаліся ў той род. Вось-жа і бачым, што людзі самі закемілі, што да чаго прыхільны бацька ці маці, ці нават дзед, баба,—да таго часта прыхільныя бываюць і дзеци, і што ў хворых бацькоў і дзеци ня будуць здаровыя. П'ючыя бацькі няхай-жа добра помняць, што п'ючы гарэлку, ці якія іншыя алкагольныя напіткі, яны перадаюць дзецим любасьць да алкаголю. І тую любасьць перадаюць аднакава і п'яніцы і тыя, што п'юць патрохі. Бацька любіў гарэлку, але піў яе патрохі, а сын, што пераняў ад бацькі ахвоту да гарэлкі, п'ець яе ўжо далёка не патрохі, і робіцца добрым п'яніцам. Яшчэ і так бывае, што сын у п'яніцы будзе няп'ючы, бо з маленства бачыўшы, якое ліха было сям'і ад бацькавага ці матчынага п'янства, ён пераможыць сваю любасьць да гарэлкі і ня п'ець яе; але дзедава ўляганье да гарэлкі адза-вецца і на ўнуках. Бо таксама, як аблічам унуку часта да дзеда падобны, так і ўдачай.

З гэтага бачым, што ў п'ючых бацькоў і патомкі будуць п'ючыя. Быць п'яніцай—вялікае ня-

шчасьце. І гэта няшчасьце губіць чалавека часта толькі за тое, што яго бацька ці дзець любілі гарэлку. Ці добра-ж гэта?

Але на гэтым яшчэ не канец ліху. Дзецы п'ючых бацькоў маюць ад іх ня толькі любасьць да алкаголю. Я ўжо казаў, што п'ючы чалавекі ніколі не бывае саўсім здаровы, бо алькагольная атрута каму хутка, а каму патрохі забіваець цела. У нездаровых бацькоў і дзецы родзяцца нездаровыя. Вы добра прыгледзьцеся, дык і самі пабачыце, што ў п'ючых бацькоў дзецы часта бываюць залатушныя ці калекі. Бедныя маткі шмат клопату маюць з такімі няшчаснымі дзецьмі, па куль яны павырастаюць. Ні адна маці, не съярпнешы скажа:

„Хоць бы ўжо багі яго забралі, каб і само ня мучылася і мяне ня мучыла“.

І яно часта так стаецца, бо такія дзецы часта ўміраюць малымі.

І то праўда, што лепі, як які калека ці проста кволае дзіцянё памрэць, бо невялікае дабро будзе з яго, як вырасьце. Найчасьцей калекі хутка старэюцца і чуць цягаюцца, і дзецы іх збольшага такія-ж няшчасныя бываюць, як бацька ці маці. Вось так і гінець пакаленьне за пакаленьнем; і пакутуюць дзецы, за бацькоў сваіх.

Яшчэ і так бывае, што жыве, жыве чалавек, а тады і звар'яцее. І дзівяцца людзі, і ня ведаюць — ад чаго гэта сталася. І ня хворы чалавек быў і ня п'яніца, а звар'яцеў. Можа быць гэта ад ворагаў зроблена, альбо якая кара? Зараз дагадваюцца і хто зрабіў і за што зрабіў, і клянуць таго ворага. А ворага ня трэба сярод чужых шу-

каць, бо як прыпомніць добра, дык і выявіца, што ў родзе таго чалавека нехта любіў і добра ўжываў гарэлку, а цяпер і прыходзіца за яе адпакутаваць вар'яцтвам таму, хто можа яе і не каштаваў. Няхай жа бацькі і маткі ніколі не забываяцца, што тыя чаркі, якія яны выпіваюць дзеля таго, каб смашней елася, ці каб весялей з людзьмі гаманілася,—адаб'юца на іх дзесях і давядуць іх да калецства, да вар'яцтва, а то й да вастрогу.

Можа хто скажа, што калі-б па праўдзе алкагольная атрута была-б так страшная, дык дагэтуль усе людзі былі-б хворыя ці вар'яты. Але-ж не забывайцеся і таго, што гарэлку ня так то даўно сталі піць, можа яшчэ і чатыры сотні гадоў ня мінула, як яе выдумалі. Але на людзях ужо прыметна, што і за гэты час яна нарабіла шмат шкоды. Старыя людзі кажуць, што ўперад хваробаў было меней і людзі былі здраўейшыя. І гэта праўда. Тоё самае і дактары кажуць, бо яны запісваюць усіх тых хворых, якіх лечаць, і выходзіць, што чым далей, дык хворых і вар'ятаў усё павялічваецца. І ў гэтym надта вінен алкаголь, бо ён ёсьць вялікі вораг для людзкога здароўя.

Цяпер-жа падумайце, людзі добрыя, да чаго мы ідзем? А вось да чаго: як не пакінем ужываць алкаголь, дык нашыя патомкі дажывуцца да таго, што саўсім нікчэмныя стануцца: п'яніцы, бязсільныя, бязвольныя, калекі, вар'яты. А каб гэтага ня было, то мы мусім заракчыся ўжываць алкаголь, мусім пачаць новае жыцьцё, стацца назаўсёды цвярозымі. І тады людзі стануць здраўейшымі і шчаслівей зажывуць на съвеце.

IV. Якую шкоду робіць гарэлка нашай душы.

Ня мала я гаварыў пра тое, якую шкоду робіць гарэлка нашаму целу, цяпер яшчэ скажу, якую шкоду яна робіць нашай душы.

Ніхто ня скажа, што надта чыста душа ў душагуба, у ката, у злодзея. Падлічана, што большая частка астрожнікаў, зладзеяў і душагубаў папалі ў вastrог пра гарэлку, бо яны альбо самі яе пілі, альбо пілі іх бацькі. Не дзівіцеся таму, што дзецы ў п'ючых бацькоў робяцца вастрожнікамі. Раз тое, што яны самі п'юць; а калі іншыя з іх і ня п'юць, дык іх пусьцілі на съвет такія бацькі, што атруцілі сабе мазгі алкаголем, пра пілі ўжо сваё сумлењне. А парадзіўшыся ад такога бацькі, ды яшчэ бачыўшы дурныя прыклады ад яго, і дзецы стануцца дрэннымі грамадзянамі. Ці можа п'яніца жыць чэсным жыцьцём? Не, ня можа. У п'яніцы мазгі атручаны, і ён ужо ня можа добра разьбіраць, што робіць. Ён знае адно: я хачу гарэлкі і мушу яе дабыць. Калі на тое, каб яе дабыць, трэба лгаць — ён лжэць; трэба пацягнуць што з дому — ён цягне, ня думаючи пра тое, што ён сваіх-жа дзяцей абкрадае; няма чаго пацягнуць з дому — ён палезіць у чужую хату, а на гарэлку сабе раздабудзе. Пад п'яную руку ня страшна ні забіць, ні падпаліць. Іншы напіўшыся наробіць ліха, а праспаўшыся, ня дужа і помніць, што нарабіў. А колькі гора пазнае сям'я ад п'яніцы, ко ькі сваркі і пабояў выцярпіць няшчасная жонка і дзецы, колькі сълёз выльлюць яны пра гарэлку. А п'яніца нічога гэтага ня бачыць. Каб у яго былі мазгі не атручаны, дык ён мог-бы лепі сказаць, не рабіў-бы ён тады такога. Праў-

да, бывае ў нас, што і няп'ючы чалавек паб'е сваю жонку. Як спытаеш „за што?“, дык кажа: „За дзела,—яна таго зарабіла“. Няма за што хваліць і няп'ючага чалавека за бойку, бо бойка — злое дзела, і муж ня мае права біць жонку. Б'юць мужы жонак сваіх не па праудзе, а праз тое, што сілу ў руках большую маюць. На дабро трэба пакіроўваць словам добрым, а не кулаком.

Вось-жа, кажу, на жаль вядзеца ў нас тое, што і няп'ючы чалавек ударыць сваю жонку; але-ж усякі скажа, што ніколі ён ня будзе так біць і так зъдзекавацца з жонкі, як п'яніца, бо ў п'яніцы няма жалю ў сэрцы. А ўжо напэўна ніхто ня ведае чалавека няп'ючага і ня п'яніцкага роду, каб ён абкрадаў каго-небудзь, а тым болей сваю сям'ю.

Цярпіць бедная жонка пабоі і ўсякія зъдзекі ад свайго мужа, цярпіць сорам ад людзей, думаячы і спадзяючыся, што хоць мо‘ ад дзяцей ёй будзе радасць, а тут і дзеци падрастуць ды і пойдуць бацькавай съцежкай, разьмінуўшыся з праудай і з добрым чэсным жыцьцём.

А як свараца п'яніцы! А ці-ж сварка робіць нашу душу чыстаю?

Дап'еца чалавек да таго, што ўжо ніякае злое дзеля яму ня страшна і пойдзе біцца ці красыці. Ён ужо сумленьне саўсім прапіў. Калі яшчэ трохі нешта добрае варушыцца ў душы, дык трэба яго прыдавіць. А прыдавіць чым? Ёсьць вядома, гарэлкай. Вы-ж самі падумайце, што і злодзей і разбойнік і душагуб, ідучы на сваё страшнае дзеля, абавязкова вып'е гарэлкі „дзеля

съмеласьці". І тое праўда, што як ён выш'е, дык зараз смялайшым станеца, бо мазгі яго замарочацца, замоўкне і тая кропачка сумлењня, што яшчэ засталася ў душы і паказвала яму, што ён ідзець на злое дзела. За чарку гарэлкі п'яніца ўсё аддасьць і прадасьць.

Добрага, чэснага чалавека шануюць і паважаюць. А ці бачылі, каб калі хто-небудзь паважаў п'яніцу? Ня то што чужыя людзі, а і свае родныя, свае дзецы не шануюць, ды зневажаюць яго. Ды і за што яны маюць яго шанаваць? Што яны добрага ад яго бачаць? Яны бачаць толькі, што іх бацька ёсьць глум і съмех для людзей і самі перастаюць паважаць яго.

А які з яго гаспадар? Пра тое няма чаго і казаць, бо ўсе бачылі і ведаюць, як гаспадараць п'яніцы, як добра яны ўмеюць пераводзіць спадчыну ад бацькоў і тое, што сваей працай загадавалі, пакуль яшчэ ня зналіся з чаркай.

Вы скажыце, можа, што я тут пра вялікіх п'яніцаў апавядам, а іх то ня так ужо і шмат, а што з большага людзі п'юць патрохі і не прапіваюць розуму і сумлењня, не паскудзяць сваей душы. А я ўзноў-жа скажу на гэта так: хто п'еца патрохі, той ня можа паручыцца, што праз месяц, праз год ён ня станіцца п'яніцай. Ці-ж кожны з нас ня бачыў, як паважны чалавек патрохі-патрохі ды і дап'еца да таго, што пад тынам валяеца. Далей калі бацька п'еца патрохі, дык часта бывае, што дзецы яго будуць піць ужо не патрохі, бо ў іх натуру ад бацькі пярайдзе любасьць да алкаголю, не саўсім здаровае цела і атручаныя мазгі, і яны ўжо ня будуць мець сілы ўтримацца ад

п'янства, стануць няшчаснымі п'яніцамі, а можа і вар'ятамі ці астрожнікамі.

Яшчэ скажу, што ня толькі п'яніцы, але і тыя што патрохі п'юць, часта робяць праз гарэлку надужыцьця. Возьмем былы валасны суд: судзьдзі выбіраліся, з людзей паважаных. Ці-ж па праўдзе яны свой суд судзілі? А так судзілі: як хочаш выйграць суд, станоў судзьдзям кварту, ці сколькі там трэба, дык і высудзіш, хоць твая скарга і непраўдівая. І вось судзьдзі, ня п'яніцы, а такія людзі, што толькі патрохі пілі, за гарэлку рабілі не напраўдзе. Таксама робяць і старшыні, і старасты, і так ужо павялося, што за дзелам у воласьць без гарэлкі і не хадзі.

Людзі ня жывуць адзінотамі, так, каб толькі сваю гаспадарку знаць ды і годзі. Людзі жывуць грамадамі, і ёсьць такія грамадзкія справы, што ўсе людзі мусяць іх спаўняць грамадой. Грамадзкія справы, гэта справы ўсіх тых людзей, што жывуць у грамадзе, і людзі мусяць рабіць іх так, каб з іх усей грамадзе, а значыцца і кожнаму чалавеку выходзіла добра. А як-жа да праўды тыя грамадзкія справы робяцца? Вось, скажам прыкладам, трэба выбіраць старшыню. Людзі ведаюць, што як выбраць, скажам, Пятруся, дык ён будзе добрым старшынёй, а як выбраць Гальляша, дык ён будзе старацца не аб карысьці для грамады, а пра сваю кішаню. Але Гальляшу надта хочацца быць старшынёй і ён ставіць грамадзе колькі вёдраў гарэлкі, і грамада за туго гарэлку выбірае яго, добра ведаючы, што Гальляш старшынёй будзе на шкоду, а Пятрусь быў-бы на дабро грамадзе. Але Пятрусь гарэлкі не паставіў, а Гальляш

паставіў, так і выбралі Гальляша. Таксама праз гарэлку ўсякі шмат чаго выйграе ў грамадзе. За гарэлку грамада, схаваўшы на сяньня свае сумленъне, адбірае надзел у ўбогага і аддае багатыру. Шмат, шмат чаго рабілася і робіцца ў грамадзе не па праўдзе, за гарэлку. А ці-ж у грамадзе ўсе самыя п'яніцы? Не, п'яніц там мала, а больш усё такія, што п'юць патрохі.

Ах, як дурна цяпер робяцца грамадзкія справы. Вінавата ў гэтым шмат цямната людская і гарэлка. І калі ня кінуць людзі піць гарэлку, дык далей яшчэ горш будзе, бо ад гарэлкі людзі будуць горшымі ня толькі целам, але й душою: праз гарэлку прывыкнуць рабіць не па праўдзе, і затуманены разум нічога ня зможа да путьця абдумаць. І ўвідзець съвет і вучыцца ня можна праз гарэлку, бо вучацца людзі добрыя кніжкі чытаючы, а нам некалі чытаць: у нас так завялося, што як ёсьць вольная гадзінка, дык лепі за чаркаю, а не за кніжкай пасядзець. Але-ж ня трэба, каб так было. Добрыя, разумнейшыя людзі мусіць і словам і дзелам навучаць другіх людзей, што так рабіць нельга, што трэба ратавацца ад алкагольнай атруты і не даваць гарэлцы панаваць над душой чалавека.

Ахвяры п'янства бесканечны. Вучоныя людзі даказаваюць, што „нішто на съвеце не прычыняе людзям гэтулькі хваробаў і нэнды, як п'янства“ і што „п'янства рабіць больш шкоды і спусташэнья, чымся заразныя хваробы, голад і вайна, узятыя разам“. Вось якія горкія скуткі ад горкай „гарэліцы“.

Колькі траціца на алкаголь?

Вось жа і бачыце, што няма чалавеку з алкаголю ніякай карысьці. Ад яго ня станеш разумнейшым, бо ён ачмучae розум, ня будзеш весялйшым, а толькі безсаромным, бо ён глушыць, прысыпляе сорам; ён не дадае сілы, ня грэіць, не падмацоўвае здароўя, а толькі псуець. І яшчэ ён шкодзіць ня толькі целу, а й душы, бо праз яго чалавёк кідае жыць па праудзе і робіць усялякія злачынствы.

А колькі ліха і няшчасця ўсякага робіць алкаголь. Колькі гаспадарак звялося, і паважныя людзі гаспадары, сталі съмехацьцём людцім праз яго. Колькі сълёз лілося і льецца праз яго. Таго ніхто не лічыў і ня мерый, але кожны шмат, шмат бачыў.

Так, людцкой муکі і сълёз не падлічана. Падлічана, што большая частка зладзеяў, разбойнікаў, душагубаў, вар'ятаў, прыдуркаватых і калек зрабіліся такімі праз алкаголь. Яшчэ падлічана, колькі людцкой працы ідзець на тое, каб дабываць гэту страшную алкагольную атруту. І выходзіць, што ў Эўропе ня менш, як адна дзясятая частка ўсяго хлеба ідзець у бравары, і там з яго робяць гарэлку і піва. Потым дзесяткі тысячаў дзесяцін зямлі засаджана вінаградам, і з яго робяць віно—той-же самы алкаголь. Каля таго хлеба і вінаграду, па браварах, па шынкох, ды па піўных і ўсюды, дзе прадаюць гарэлку, віно і піва, працуець ня меньш дзясятак долі ўсіх людзей, што жывуць у Эўропе. Вось-жа і выходзіць, што ня менш як адзін чалавек з дзесяцёх увесь век працуе на тое, каб вырабляць алкаголь і прада-

ваць яго. А колькі-ж яшчэ трэба працаўца, зарабляючы грошы на тое, каб купіць гарэлкі? Колькі дарагога часу марнуюць п'яніцы, а гаспадарка праз тое нішчыцца. І каб той хлеб не пераводзіць на атруту, дык шмат галодных мелі-б што есьці; і каб праца і тыя грошы, што ідуць на алкаголь, заставаліся ў сваёй гаспадарцы, дык куды лепі, багацей, шчасльвей і весяляй жылі-б людзі, чым цяпер жывуць. Паменшала-б і гора, паменшала-б і сълёз.

Няхай, хто ахвочы, падлічыць, колькі ў яго сяле за мясаед патрачана на гарэлку на адны вясельлі. Пэўна шмат. А якую ўцеху мелі людзі за тыя грошы? Паўпіваліся, нагаварылі такога, што пасыля цьвярозаму і самому сабе сорамна сказаць, а некаторыя яшчэ пасварыліся, а то й пабіліся. А па вясельлі голавы балелі, людзі хварэлі. Яшчэ яны адно такое мелі, чаго зразу і ня могуць бачыць: моцна папсавалі гарэлкай сабе цела і душу.

Але-ж кажуць, ня можна без гарэлкі, так ужо вядзеца. і ня нам бацькаўскі звычай ламаць. І вось як давядзеца сына жаніць, ці дачку аддаваць, а яшчэ чалавеку небагатаму, дык зараз першая думка пра тое, дзе грошай на гарэлку ўзяць? І вось зараз хлеб, які ёсьць — прадасьць ці павядзе цялушки прадаваць, альбо карову, часам апошнюю. А пасыля самому хлеба ня хваце, а цялушки і ў сваёй гаспадарцы мусіць добра прыдалася-б, а дзеці бе з малака застаюцца і можа не на адзін год, бо хто-ж ведае, калі ён на карову ўспаможыцца. За тое-ж гарэлка на вясельлі была, і чмялі ў галаве добра гудзелі!

А ў каго прадаць няма чаго, дык трэба ў доўг узяць. І бярэць у доўг, а тады можа колькі гадоў трэба будзе адрабляць за доўг і за працэнты.

А на што гэта ўсё, калі надта добра можна і без гарэлкі вясельле адбыць? Ды яшчэ і лепі без яе: і весялей і здраравей. Вось, прыкладам, недалёка ад Менску адзін чалавек сына жаніў, і сын сказаў бацьку, што ён хоча справіць вясельле без гарэлкі. Бацька ўпіраўся і сказаў: „Як гэта? Мы ў людзей бывалі і гулялі, а цяпер людзей да сябе не паклічым. З нас-жа съмяяцца будуць. Сорамна будзе людзям у вочы глянуць!“ А сын яму на тое: „Ці-ж я кажу, каб людзей ня клікаць? Не, мы людзей паклічым і пачастуем іх, але толькі каб не было ні гарэлкі, ні віна, ні піва“. І так па-сыноўнаму і сталася. Папрыходзілі людзі, іх стравай добрай і гарбатай частуюць, а гарэлкі — ані ў зуб. Гасці ўзмуты надта было дзіўна гуляць на такім вясельлі і празвалі яны тое вясельле „гарбатным“, бо на ім замест гарэлкі пілі гарбату. Адбыўшы вясельле, шмат пра яго гаварылі і дагаварыліся да таго, што пачалі казаць: „Не, ён такі добра надумаўся, што „гарбатнае“ вясельле зрабіў. І сам ня надта страціўся, і нам весела было, і голавы не балелі“.

Вось-жа і бачыце, што чалавек ухітрыўся ўчаставаць людзей і без гарэлкі і съмехацьцём людцім ня стаўся. Цяпер у тым сяле ўжо съмехацьцём другія спраўляць „гарбатны“ вясельлі, бо ўжо там гэта дзела пачата. І хоць на тое і не вялікай съмеласці трэба, але ўсё-ж ня кожны адважыцца стары звычай ламаць. Праўда, ёсьць

шмат добрых старых звычаяў, і вя сълед іх лашмаць, а гэты звычай гарэлачны зламаць трэба. Ды ў ім ужо трохі і зламана, толькі, на жаль, не на добро, а на зло. Вось скажам, ці відана з прадвеку, каб дзяўчата пілі? Казалі, што „дзеўка, то кветка“, а цяпер тыя „дзеўкі-кветкі“ смокчуць „у складчыну“ гарэлку нараўне з дзяцюкамі, а на другі дзень і пахмяляцца бягуць. Такой гадоты ў старыя часы не бывала. А хто ў гэтым вінен? Не дзяўчата, не. Бацькі і маткі вінны, бо ад іх дзеці і ахвоту да гарэлкі маюць, і піць яе навучаюцца.

Добры прыклад—вялікая справа. Вось няхай ў кожным сяле які адзін разумны чалавек выганиць з сваей хаты гарэлку і пачне адбываць хрысьціяны, вясельле і Вялікдзень без гарэлкі, дык пабачыце, што й яшчэ знайдуцца такія, што яго съледам пойдуць. Такі чалавек добрую справу сваёй грамадзе зробіць і ня раз яго ўспомняць людзі добрым словам і пасъля съмерці.

А як будзем мы так думаць, што калі бацькі гарэлку куплялі, дык і нам трэба купляць, і як калісь-т, нас частавалі, дык і мы мусімо частаваць, хоць ужо і ведаем цяпер, што ад гэтага частаванья толькі шкода будзе і нам і людзям, дык ня будзе ў нас добра. Будзем хварэць, будзем нішчэць і сваіх дзяцей кволымі старцамі пускаць на съвет. Кажуць: „ці-ж адна гарэлка здароўе псуець? Як ня надта ёсьць што есьці, дык хоць гарэлкі і ня пі, а здароўе дрэннае будзе!“ Так, гэта праўда, што ў вялікіх недахватках жывучы, здаровы ня будзеш. Але-ж не забывайцесь і таго, што і гэтыя недахваткі часта бываюць праз гарэлку. Скажэмо, той бацька, што прадае

карову і за тыя грошы купляе на вясельле гарэлку, ці-ж ён ня сам адбірае ў дзяцей сваіх здароўе, пакідаючы іх праз гарэлку без малака? Палічыце тыя грошы, што траціць сяло на гарэлку, і скажыце па праудзе, што як-бы тыя грошы замест гарэлкі ды павярнуць на гаспадарку, на воратку, ды на добрую яду і кніжку, дык няужо не паменчала-б беднаты.

А то яшчэ і так бывае: ў Слонімскім павеце ў Горадзеншчыне грамада не захацела даць яшчэ перад вайной 300 рублёў на школу і школа ня была збудавана там. А „манаполька“ ў тым сяле што год прадавала гарэлкі на 12.000 рублёў. Затыя грошы не адну, а 40 школаў збудаваць можна было-б.

Зло ад гарэлкі—цяжкае зло. Алкаголь—страшны вораг людці, і для ўсіх людзей: і для п'ючых і для няп'ючых; а дзеля гэтага ўсе, у каго ёсьць кропачка разуму ў галаве, хоць іскрачка жалю ў сэрцы, павінны змагацца з алкаголем і перамагчы яго злую сілу.

Але як змагацца? Якія ёсьць да таго спосабы?

VI. Як людзі змагаюцца з алкаголем.

Перш-на-перш, кожны, хто думае, што ад алкаголю няма людзям ані якой карысьці, а ёсьць толькі шкода, мусіць выгнаць алкаголь з сваей хаты і ніколі, ні для якой урачыстасці яго ня купляць. І дзе-б той чалавек ня быў—ці ў гасцёх, ці ў грамадзе,—нідзе ён ні павінен піць нічога алкагольнага. І яшчэ яму патрэбна старацца, каб і яго дзеци ня пілі; ён павінен расказваць

людзям, якая ад алкаголю шкода і мусіць хіліць да таго, каб яны кідалі піць... Знойдуцца такія неразумныя, нядобрая людзі, што будуць съмяяцца з такога чалавека і тыкаць на яго пальцамі. Але гэтага баяцца ня варта. Сорам, калі съмяюцца за нядобрае дзела, а съмех за праўду ня страшны. На іх няма чаго зважаць, і трэба сваю праўду шырыць між людзьмі. Лепі сам-сабой быць і добро рабіць, чымся ісьці съследам за хворай духам кампаніяй.

Гэтак кожны паадзіноццы можа рабіць. Але-ж даўно ведама, што ўсякую справу лепі рабіць грамадой. І гэта праўда. У гэтай справе грамада і падмога таварышоў надта добрае дзела. Іншы і рад быў-бы пакінуць піць гарэлку і пакіне нават, а там ня ўцерпіць і вып'е. А як такіх людзей, што згаварыліся ня піць, ёсьць цэлая грамада, і яны адзін аднаму далі слова ня піць, дык ужо тады лягчэй і цярпець. Адно тое, што сорам перад таварышамі слова ламаць. А тады яшчэ і такая рэч: у нас ужо так пазвыкалі, што як съвята, дык і пачаставаць прышоўшага трэба. Вялікім, скажам, съвятам аднаму сядзець нудна і пойдзе чалавек да людзей, а там як раз гасьцей трактуюць—чалавек і не хацеў-бы піць, але тут ня кожны і выцярпіць, бо прымусяць. А як ён мае таварышоў няп'ючых, дык пойдзе да іх, і яны грамадой ці так пасядзяць, пагамоняць, ці кніжку пачытаюць, а гарэлкі ў іх няма, і праз гэта няма ім ніякай пакусы. Ужо ўсе людзі пабачылі, якое зло ад алкаголю і як ад яго бараніцца. На tym баку зямлі, у далёкай Паўночнай Амэрыцы, ёсьць гаспадарства Паўночна - Амэрыканскія Штаты. Гэта

дзесяткі тры з паловай асобных штатаў ці малень-
кіх гаспадарстваў злучыліся ў адно вялікае гас-
падарства; але законы кожны штат сам сабе і ўх-
валяе. Там справа пачалася так: зьбярэцца гур-
ток людзей і дадуць адзін аднаму слова, што яны
ня будуць піць нічога алкагольнага. Да тых гурт-
коў чым далей, тым болей людзей прылучалася. І
ўрэшці іх стала так шмат, што цяпер ужо сем
штатаў пастановілі ў сябе такі закон, што ніхто ў
іх штатах ня мае права вырабляць, альбо прада-
ваць алкагольныя напіткі. А ў шаснадцацёх шта-
тах ухвалена, што іх кожны горад альбо сяло мае
право забараніць гэта самае ў сябе. І ўжо шмат
гарадоў і сёлаў у тых штатах завялі ў сябе той
закон. Апошнімі часамі праведзены ўва ўсіх Паў-
ночна-Амэрыканскіх Злучаных Штатах закон аб
забароне вырабу і прадажы алкагольных напіткаў.
Такая-ж забарона ёсьць і ў Саюзе Сацыялістыч-
ных Радавых Рэспублікаў.

У Англіі ўжо сем мільёнаў людзей ня п'юць
нічога алкагольнага і мусіць быць і там хутка за-
вядуць такі закон, які быў раней у тых шаснац-
цацёх амэрыканскіх штатах. У шмат якіх гаспа-
дарствах заводзяцца таварысты такіх людзей, што
пастанаўляюць нічога ня піць і моцна трymацца
тэй ухвалы і да іх далучаеца ўсё больш і больш
людзей.

Урэшті возьмем Фінляндыю. Фіны жывуць
далёка ад нас на поўначы. У іх таксама ёсьць та-
кі закон, што кожная грамада мае права заба-
раніць вырабляць і прадаваць у сваім сяле ці
месце алкагольныя напіткі. І ўсе сельскія воб-
тысты забаранілі ў сябе іх прадаваць і мала ня

ўсе забаранілі ня толькі прадаваць, але і вырабляць. У тых вобчыствах тро мільёны людзей, і вось яны ўсе згаварыліся на tym, што алкаголь для іх вораг, і што трэба з ім змагацца. І яны змагаюцца і перамогуць яго. Зямля ў Фінляндыі дрэнная: ўсё камень і камень. Трэба цяжка папрацаваць, каб яна радзіла хлеб. Ды і тэй зямлі у іх ня надта многа. Але-ж фіны добра жывуць, бо працујуць на сябе, а не на алкагольную атрутуту, не паменьшаюць себе здароўя тэй атрутай, не затуманіваюць себе разуму, а вольную гадзінку трацяць на тое, каб прачытаць, каб паучыцца. Там няма непісьменных. Там кожны ўмее чытаць і можа з добрай кніжкі навучыцца, чаго яму трэба.

Ня трэба думаць, што няварта пачынаць з малога — вось як, прыкладам, самому кінуць гарэлку піць альбо невялічкую кучку людзей да сябе далучыць. З малога вырастает вялікае. Вось я вам раскажу, як рабілася ў Пвэйцарыі — гэта такое невялічкае гаспадарства ёсьць у Эўропе. Там ужо здаўна былі такія грамады, што хто да іх прыстаў, той можа піць алкагольныя напіткі толькі патрохі, каб ня ўпівацца. Але з гэтага мала добра га было, бо некаторыя не маглі зтрымацца на малым і рабіліся п'яніцамі; ды і tym людзям, што пілі патрохі, алкаголь рабіў вялікую шкоду. Тады ў 1877 годзе адзін іхні поп па прозвішчу Роша, пабачыўшы, што з іх таварыстваў добра га мала, надумаўся зрабіць нешта іншае. Ен сабраў шмат людзей і расказаў ім пра тое, якая ад алкаголю шкода нават таму, хто яго п'е патрохі, і што трэба так зрабіць, каб саўсім яго ня ўжываць.

„Давайце,—кака зараз заснуём такое таварыства няп'ючых людзей, што хто да яго далучыцца, той абяцаецца ня піць нічога алкагольнага. Спярша дадзём слова не на ўвесь век, а на колькі там часу, хоць на год; а там пабачым як яно будзе“.

Зараз ён узяў і напісаў: „Даю слова, што ад гэтага дня ня буду ўжываць нічога алкагольнага. Няхай бог мне паможа гэта датрымаць“. І ён першы падпісаў тую абяцанку. За ім зараз яшчэ двое падпісаліся. Трохі пачакаўшы, яшчэ некаторыя надумаліся; але ўсё-ж таго дня нямнога сяброў прыстала да новага таварыства—ўсяго 27 душ. Але на гэтым справа не замерзла. Што далей — тым болей людзей да таварыства далучалася. Праз год сябры ўзноў падпісалі абяцанку на колькі там часу, і так сабе справа патрохі пасоўвалася ўперад.

Што-ж з яе вышла? А вось што. Праз 19 гадоў ужо скрэзь у Швэйцарыі былі людзі, што прылучыліся да таго таварыства. І нават ня ў самай Швэйцарыі, а былі яны і ў Францыі, і ў Нямеччыне і ў Аўстрыі і па другіх гаспадарствах. Усюды тыя людзі заводзілі такія свае невялічкія таварысты, і ў 1894 годзе такіх таварыстваў было ўжо 566, і ў іх 21992 сябры, а з тых сяброў 6188 было такіх, якія калісь-то былі горкімі п'яніцамі, а як далучыліся да таварыства і пакінулі піць гарэлку, дык узноў сталі людзьмі. І гэта ня тое, што можа сяньня чалавек далучыцца да таварыства, а заўтра ўзноў п'яны будзе валяцца, — не: некаторыя ўжо адбылі сябрамі болей як год, другія болей як пяць гадоў, а іншыя болей ужо як дзесяць.

Сябрамі да таварыства далучаюцца як мужчыны так і жанчыны. Надта цяжка бывае ўгаварыць людзей, што калі кідаць піць гарэлку, дык трэба кідаць саўсім, каб ужо ня піць ані трохі. П'яніцы часам просяць, каб хоць чараку на дзень можна было піць, бо, кажа, ня вытрымаю, памру без гарэлкі. Гэта праўда, што п'яніцы цяжка сябе перамагчы, бо гарэлка так і цягне яго да сябе; але-ж тое толькі зпачатку, а далей усё робіцца лягчэй. І хто моцна пастанавіў пакінуць гарэлку і жыць пановаму, людзкім жыцьцём, той знайдзе сілу перамагчы сябе.

У Швэйцарыі не адно гэта таварыства, ёсьць яшчэ і іншыя.

Якая-ж вышла з іх карысьць? А такая, што некалькі тысяч людзей не атручуваюць сябе алка-голем і ня пускаюць на съвет нікчэмных, кволых дзяцей і калек, ня зводзяць гаспадаркі, ня робяць непарафадку ў сям'і і ў грамадзе, ня ідуць з за гарэлкі на брыдкія справы.

А потым яшчэ такая карысьць, што цяпер у Шэйцарыі ўдвай меней людзей стала сядзець птурмах. Гэта засьведчыў самы галоўны начальнік у Швэйцарыі над судамі і над паліцыей; прышоўшы на сход да сяброў аднаго таварыства, ён сказаў, што за тое трэба дзякаваць таварыствам, бо зъменшыўшы п'янства, яны зъменшылі і злачынствы.

Таварысты заводзяць кніжныя склады і бібліятэкі, і ўсе сябры могуць чытаць там кніжкі і газэты, або браць дамоў; просяць вучоных людзей, каб у свята, ці там калі можна сабрацца, прыходзілі-б і расказвалі ім пра ўсякія науки;

заводзяць тэатры. І яшчэ шмат прымысьляюць такога, каб сышоўшыся да грамады было людзям добра і весела без гарэлкі. І як прыдзе съята, дык ужо сябры таварыства ня нудзяцца і не разважаюць сябе гарэлкай, а маюць іншую разумную, карысную і вясёлую разрыўку.

У Англіі, Францыі, Бэльгіі, Пвэцыі заведзены нават дзіцячыя таварысты, найбольш пры школах. Дзеці-сябры тых таварыстваў — даюць слова, што яны нікалі ня будуць піць нічога алкагольнага. Сябрамі такіх таварыстваў ёсьць больш як чатыры мільёны дзяцей.

У нас таксама можна заводзіць таварысты няп'ючых людзей. Мястамі такія таварысты ўжо і заводзяцца. Калі людзі захочуць залажыць такое таварыства, дык трэба сыйсьціся, абмысьліць гэту справу, папрасіць каго знаючага напісаць статут таго таварыства і заяву да адпаведнай улады аб зацверджаньні, падпісацца пад статутам і пад заявай. Статут аб гэтым заўсёды будзе зацверджаны і хутка, а тады ўжо можна рабіць усё, што напісана ў статуте.

VIII. Пра што ў гэтай кніжцы казана было:

Растлумачу яшчэ раз коратка пра ўсё тое, што ў гэтай кніжцы было казана.

Няпраўда, што з гарэлкі ці з якіх іншых алкагольных напіткаў ёсьць чалавеку карысьць. Няма з яго карысьці, а толькі шкода. Пкода-ж з гарэлкі гэткая:

- 1) Алкаголь псуець нашае цела, робіць яго

хворм, нягодным да працы. Ад яго людзі робяцца нядужымі і калекамі.

2) Алкаголь забівае наш разум, робіць яго дурным, а з дурнога чалавека няма ніякага путьця ні яму самому, ні сям'і і, ні грамадзянству.

3) Алкаголь забівае душу чалавека, бо п'яны не разьбірае, што добра і што дрэнна, а гаворыць пра ўсё паскуднае, ня стыдаючыся, і лаіцца, і б'ецца, і ўкрасьці можа, і сябе загубіць можа і другога чалавека на той съвет адправіць.

4) Алкаголь забівае нашых дзяцей, бо п'яніца бацька, альбо маці перадаюць сваю ахвоту да гарэлкі і п'янства сваім дзецим, і дзеци становяцца п'яніцамі, а часам прыдурковатымі, вар'ятамі, кволымі, а то й калекамі.

5) Праз усе гэтая шкоды чым далей, тым людзі робяцца меней годнымі да працы, да разумнага дзела і слова, да праудзівага, чэстнага жыцця. Людцкая парода псуецца, горшае; стане болей дурных, нячесных людзей.


Вось-жа слухайце вы, усе тыя, што п'іцё гарэлку ці якія алкагольныя напіткі: усхамяніцесь і не давайце веры тым неразумным, што кажуць—быццам нельга жыць без гарэлкі. Няпрауда гэта. Так кажуць вашы ворагі. Без гарэлкі можна жыць і трэба жыць без яе. Кіньце яе піць, калі хочэце быць людзьмі працавітымі, разумнымі, чэстнымі, добрымі і шчаслівымі. А ня кінеце, дык загубіце і сябе, і сям'ю сваю і дзяцей сваіх.


Пакуль людзі будуць піць алкагольныя напіткі, датуль не завядуць у сябе добра га ладу, датуль ня будзе ім шчасльца, а толькі будзе з


жыцьця цяжкае гараваньне. Хочэш сабе і дзецям сваім і грамадзянству, і ўсім людзям ліха і муки — пій гарэлку. Хочаш сабе і дзецям сваім і грамадзянству і ўсім людзям лепшага жыцьця — кінь яе піць і ўсякага адварачывай ад страшнага ворага людзкога, ад алкаголю.

КАНЕЦ.









Цана 60 грош.

Друкарня Левін і Сын. Вільня, Нямецкая вул. № 22.